

*Ганна Пыжэўска (Беласток),  
навуковы супрацоўнік  
Інстытута Нацыянальнай Памяці*

## Памяць палякаў пра Галакаўст

У гады Другой светнай вайны на польскіх землях адбылася небывалая трагедыя: вынішчэнне каля 90% польскіх жыдоў, а таксама жыдоў, прывезеных у лагеры смерці ў Асвенцім-Бжэзінку, Майданак і Трэблінку з іншых єўрапейскіх краін, у т.л. з Францыі, Венгрыі, Літвы, Славакіі. Ліквідацыя нацыстамі гэтай супольнасці адбывалася амаль на вачах польскага грамадства. Як палякі гэта запомнілі, і ці запомнілі наогул? Ці ведае, асабліва маладое пакаленне, што дакладна тады здарылася, якім чынам і для чаго? Ці гэта ўплывае на нашыя адносіны да жыдоў, якіх сёння ў Польшчы амаль не засталося?

Ужываючы фармуліроўку “памяць пра Галакаўст”, маю на думцы перш за ўсё веды грамадства пра вынішчэнне жыдоўскай супольнасці і пра прысутнасць гэтай праблемы ў школьнай адукацыі, у літаратуры і мастацтве (напр., у кіно), у грамадскім жыцці (адзначэнне круглыx датыў, як, напр., выбух паўстання ў гета ў Варшаве або ў Беластоку), і, нарэшце, вядзенне навуковых даследаванняў Галакаўсту.

Паводле праведзенага ў траўні 1992 г. даследавання крыніцаў інфармацыі пра жыдоў 58,5% анкетаваных адказалі, што крыніцай іх ведаў з'яўляюцца тэлебачанне, кіно і радыё; 48,3% назвала размовы са сваякамі. Далей па чарзе былі пададзены: кнігі, газеты, часопісы (47,6%); размовы са знаёмымі (29,9%); асабісты контакт з жыдамі (22,5%); школа (13,9%); заняткі рэлігіі і касцёл (10,8%)<sup>1</sup>. Толькі 3% паказалі, што не сутыкаліся з інфармацыяй на гэтую тэму. Усё гэта паказвае на ўсеагульнасць пэўных хведаў у гэтай справе без аналізу, што гэта за веды<sup>2</sup>. Але, як адзначыў аўтар справаў задачы па анкетаванню, на вобраз жыдоў у свядомасці палякаў асабліва паўплывалі ўспаміны пра іхвынішчэнне і пра паслявенные часы<sup>3</sup> (гаворка тут пра ўдзел часткі жыдоўскага насельніцтва ў стварэнні структураў апарату быспекі пры ўсталяванні новай улады).

<sup>1</sup> Źbikowski A. Źródła wiedzy Polaków o Żydach. Socjalizacja postaw // Czy Polacy są antysemity? Wyniki badania sondażowego, red. I. Krzemiński. Warszawa, 1996. S. 65. Сума не складае 100%, бо можна было падаць некалькі адказаў на гэтае пытанне.

<sup>2</sup> Тамсама. S. 66.

<sup>3</sup> Тамсама. S. 67.

Калі пра даваенныхых жыдоў веды звычайнага паляка блізкія да нуля, то такія паняцці як гета ці канцлагер, асацыяваныя з часам Другой сусветнай вайны, вядомыя паўсюдна, без розніцы ў адкуацыі, прафесіі, месцы жыхарства.

У агульнай свядомасці прысутнічаюць веды пра тое, што Другая сусветная вайна прынесла смерць мільёnam жыдоў. Значна горш вядомыя падрабязнасці, напр., пра месцы іх вынішчэння. Апытацце, праведзенае Цэнтрам даследаванняў грамадской думкі (Centrum Badania Opinii Społecznej) у 2005 г. адразу пасля святкавання 60-годдзя вызвалення канцлагера Асвенцім (Аўшвіц), паказала, што назва “Асвенцім” у анкетаваных асацыруеца хутчэй з месцам пакутніцтва польскага народу (37% даследаваных), а не з месцам вынішчэння жыдоў (такі адказ далі 17% рэспандэнтаў)<sup>4</sup>. 68% даследаваных адказалі, што памяць пра канцлагер важная для ўсяго свету, 37% – што важная асабліва для палякаў. Толькі адна чацвёртая палічыла, што гэтая памяць важная для жыдоў<sup>5</sup>. Гэта азначае, што польскае грамадства не надта свядомае ролі лагеру Аўшвіц у вынішчэнні жыдоў і звязвае гэтае месца з пакутамі польскага народу. Хоць і так маєм дачыненне з прагрэсам, бо 10 гадоў таму на гэтае ж пытанне толькі 8% адказала, што памяць пра Аўшвіц важная для жыдоў. Такія вынікі былі атрыманыя, нягледзячы на тое, што наведванне лагеру было абавязковым у праграме школьніх экспкурсій. Паводле згаданых даследаванняў 1992 г. амаль палова анкетаваных (46%) пацвердзіла, што жыды ў часы акупацыі пакутавалі больш за палякаў, толькі 6% – што больш пакутавалі палякі, 32% прызналі, што пакуты абодвух народаў былі аднолькавымі<sup>6</sup>.

Асноўнай прычынай, якая ўплывае на веды пра Гала каўст, з’яўляецца, несумненна, адкуацыя. Больш чым 40 гадоў праблема Гала каўсту адсутнічала ў польскіх школах. Падручнікі паведамлялі агулам пра паўстанні ў варшаўскім гета і пераследзе жыдоўскага насельніцтва. Пасля пералому 1989 г. надышлі змены, але далёка не дастатко выя. Каб змяніць сітуацыю, ужо ў 1991 г. паміж Польшчай і Ізраілем была падпісаная ўмова пра культурнае і адкуацыйнае супрацоўніцтва. У межахэтага супрацоўніцтва павінны былі павятаць камісіі для дакладнага аналізу падручнікаў па гісторыі і геаграфіі ў абедзвюх краінах.

<sup>4</sup> Po obchodach 60. rocznicy wyzwolenia Auschwitz – Birkenau. Obóz w Oświęcimiu w świadomości Polaków // Komunikat z badań. Centrum Badania Opinii Społecznej. Warszawa, 2005. Marzec. Тут належыць дадаць, што незначна менш анкетаваных (16%) лічыла Асвенцім месцам знішчэння людзей розных нацыянальнасцяў.

<sup>5</sup> Таксама.

<sup>6</sup> Koźmińska-Frejlak E., Krzemiński I. Stosunek społeczeństwa polskiego do Zagłady Żydów // Czy Polacy są antysemity?... S. 98.

Праз чатыры гады Польска-ізраільская камісія па падручнікам прыняла рэкамендацыі, якія датычылі зместу выкладання гісторыі польскіх жыдоў у падручніках па гісторыі і літаратуры ў Польшчы і Ізраілі. Адносна Другой сусветнай вайны прапанавалася наступнае:

1. Палітыка нямецкіх акупантаў у адносінах да жыдоў ад пачатку масавых вынішчэнняў (пачатак 1942 г.). Розніца ў адносінах да польскага і жыдоўскага насельніцтва. Канфіскацыя маёмынкі, дэлегалізацыя і закрыццё жыдоў у гетах.
2. Рэалізацыя татальнаага вынішчэння жыдоў.
3. Адносіны палякаў да жыдоў: абъякавасць большасці, варожасць меншасці, дапамога ў выжыванні з боку нямногіх, нягледзячы на пагрозу ўласнаму жыццю (“Жэгота” і інш.). Рэакцыя немцаў на дапамогу жыдам у Польшчы і краінах Захоўнай Еўропы.
4. Выбар немцамі Польшчы як месца вынішчэння жыдоў Еўропы.
5. Адносіны паміж польскім і жыдоўскім падполнем. Акцыі жыдоўскага руху супраціву. Паўстанне ў варшаўскім гета. Паўстанні ў гетах і лагерах. Дзеянісць партызанаў.
6. Акупацыйная палітыка адносна жыдоў у Польшчы і іншых краінах Еўропы (Параўнальны аналіз)<sup>7</sup>.

Названыя рэкамендацыі скіраваны аўтарам падручнікаў у Ізраілі і Польшчы. Асобныя заўвагі былі апрацаваныя для праграмаў навучання гісторыі і літаратуры ў польскіх школах і гісторыі Польшчы для аўтараў ізраільскіх падручнікаў па гісторыі.

У 1997 г. школьнія падручнікі, выданыя ў 1994 – 1997 гг., былі скрупулёзна прааналізаваныя групай супрацоўнікаў Жыдоўскага гісторычнага інстытуту. На іх думку, вынішчэнне жыдоў было прадстаўлены ў падручніках як бы між іншым, пры апісанні палітыкі акупантаў адносна польскага насельніцтва. Частка аўтараў пісала пра 6 мільёнаў ахвяраў акупацыі на польскіх землях, не згадваючы, што палову з іх складалі жыды (каля 90% усёй даваеннай іх папуляцыі). Не пісалася, што лагеры тэрміновага вынішчэння прызначаліся для жыдоў і ромаў, не ўпаміналася пра жыдоўскі рух супраціву, нават у некаторых падручніках ўзуплівалася паняцце “Галакаўст”. Цалкам ігнаравалася праблема польска-жыдоўскіх адносінаў. Аўтары аналізу ў сваіх высновах заклікалі між іншым, каб дзеля захавання прапарцыянальнасці ў прадстаўленні мартыралогіі польскага народу ў часы Другой сусветнай вайны, падкрэсліць розніцу лёсу жыдоўскага і польскага на-

<sup>7</sup> Zalecenia dotyczące podręczników historii i literatury w Polsce i Izraelu // Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego. 1997. Nr 3-4. S. 21.

сельніцтва ва ўмовах савецкай і нямецкай аку пацый, тлумачыць, што тако е канцэнтрацыйныя лагеры і лагеры смерці<sup>8</sup>.

Да навейшых падручнікаў па гісторыі зноў жа можна выказаць шмат прэтэнзій, хоць у іх відочныя пэўныя станоўчыя змены. Напрыклад, Ян Вендт у падручніку для трэцяга класа гімназіі інфармуе, што сярод забітых у лагеры Аўшвіц больш 80% складалі жыды, прывезеныя з усёй Еўропы. Акрамя таго ён тлумачыць розніцу паміж лагерамі працы і смерці<sup>9</sup>. Адначасова аўтар, здаецца, пераацэнвае падтрымку, якую аказвалі жыдам палякі, калі піша пра дапамогу палякаў сваім суседям-жыдам ад самага пачатку рэпрэсій. На яго думку, наватувядзенне кары смерці для тых, хто дапамагаў жыдам не зменшыла памераў гэтай дапамогі<sup>10</sup>. Але ў іншым падручніку зноў падаецца, што ў часы Другой сусветнай вайны загінула 5,9 млн. палякаў<sup>11</sup>. У некаторых падручніках змешчаныя цікавыя тэксты крыніцаў пра Галакаўст<sup>12</sup>.

Увогуле, звесткі аб вынішчэнні жыдоў падаюцца ў скарочаным выглядзе, шмат праблемаў аўтары толькі называюць, пра іншыя маўчаць. Найбольш асцярожна трактуюцца польска-жыдоўскія адносіны падчас акупацыі. Хапае таксама падручнікаў, якія пра праблему Галакаўсту паведамляюць некалькімі сказамі, напрыклад: “Польскія землі сталі таксама месцам вынішчэння польскіх жыдоў і жыдоў прывезеных із іншых краінаў Еўропы, акупаваных ці кантроліраваных немцамі. Жыдоўскае насельніцтва ўжо ў 1939 г. было змушана жыць у вызначаных і, як правіла, закрытых гарадскіх кварталах (г.зв. “гета”). Умовы жыцця, перанаселенасць, голад і эпідэміі прыводзілі да паступовага вымірання людзей у гетах. У 1942 г. немцы распачалі рэалізацыю “канчатковага вырашэння жыдоўскай спраўы”, г.зн. дэпартациі жыдоў у лагеры працы і вынішчэнне”<sup>13</sup>. Далей, у раздзеле пад назвай: “Іншыя фармацыі польскага вайсковага падполля” названы яшчэ Жыдоўскі вайсковы саюз і Жыдоўская баявая арганізацыя і прыведзены адзін сказ пра тое, што найбольш значныя бяі гэтых арганізацый і правялі ў 1943 г. падчас паўстання ў Варшаўскім гета<sup>14</sup>.

<sup>8</sup> Cała A. Recenzja podręczników do historii Polski XX w. // Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego. 1997. Nr 3-4. S. 93-95.

<sup>9</sup> Wendt J. Historia. Gimnazjum III. Gdańsk, 2000. S. 103.

<sup>10</sup> Тамсама. S. 104.

<sup>11</sup> Chachaj J. Historia. Czasy najnowsze. Podręcznik dla III klasy gimnazjum. Warszawa, 2004. S. 116. У той жа кніжцы некалькі радкоў ніжэй аўтар падае трохі іншую лічбу, напісаўшы: “Сярод дзяржаваў антыгітлерскай кааліцыі найбольшыя чалавечыя страты панесла Польшча – больш 6 мільёнаў забітых (...).”

<sup>12</sup> Напр. Wojciechowski G. Historia. Podręcznik dla III klasy gimnazjum. S. 144; Mędrzecki W., Szuchta R. U źródeł współczesności. Dzieje nowożytne i najnowsze. Podręcznik do historii dla kl. 3 gimnazjum. Warszawa, 2001. S. 242.

<sup>13</sup> Chachaj J. Historia... S. 121.

<sup>14</sup> Тамсама. S. 126.

У выніку нас не павінна здзіўляць тое, што агульныя веды пра Галакаўст застаюцца нязначнымі. Пераважна яны датычаць вядомай усім інфармацыі, што немцы праводзілі вынішчэнне жыдоўскага насельніцтва, і што ў польскіх мястэчках стваралі гета, але няшмат болей. Здаецца, гэтая праблема доўгane знайдзе добрага вырашэння, бо дзеля рэалізацыі хоць бы заўвагаў рэцензентau з 1997 г. трэба стварыць асобны падручнік па гісторыі жыдоў на польскіх землях, у якім праблема Галакаўста заняла б некалькі дзесяткаў старонак. У 2003 г. такая кніга з'явілася. Аўтары Роберт Шухта і Пётр Траянскі – “Галакаўст. Зразумець чаму”<sup>15</sup> (каля 300 стар.). Але гэты падручнік можа быць толькі дапаможнай кнігай для навучання ў сярэдніх школах (пры перапоўненых школьніх праграмах наўрад ці хто адважыцца ўстаўвіць у іх яшчэ адну вялікую порцыю матэрыялу).

Наставнікі, якія знайдуць трохі болей часу для азнаямлення вучняў з праблемай Галакаўсту, маюць таксама праграму па гісторыі і вынішчэнню жыдоў для сярэдніх школаў, складзеную вышэй згаданымі Робертом Шухтам і Пятром Траянскім<sup>16</sup>. Яны пропануюць, згодна з навейшымі тэндэнцыямі, закранаць гэту тэматыку не толькі на ўроках гісторыі, але геаграфіі, польскай мовы, этыкі ці на выхаваўчай гадзіне. Пропаноўваюцца таксама тэмы заняткаў, пісьмовых працаў і дыскусій, прыблізныя сцэнарыі заняткаў і нават адрасы старонак у інтэрнэце.

Старэйшыя пакаленні не павінны мець праблемаў з пашырэннем ведаў па гэтай тэмe. У апошнія гады значна ўзрасла колькасць публікаций па жыдоўскай тэматыцы, не кажучы ўжо пра выдаваны на працягу дзесяці гадоў часопіс “Бюлетэнь жыдоўскага гістарычнага інстытуту” (Buletyn Jidowskiego Instytutu Historycznego), некалькі гадоў таму перайменаваны ў “Квартальник гісторыі жыдоў” (Kwartalnik Historii Żydów). Цікавыя тэксты пра жыдоў рэгулярна публікуюць (таксама і пра Галакаўст) штогодзечнікі *Wikim* і *Res Publica*. Хіба яшчэ лепш выглядае сітуацыя на літаратурным рынку. Да даўно вядомых кніжак, напр., Ганны Краль далучыліся публікацыі Фонда памежжа<sup>17</sup>. Жыдоўскі гістарычны інстытут<sup>18</sup> выдае

<sup>15</sup> Szuchta R., Trojański P. Holocaust. Zrozumieć dlaczego. Warszawa, 2003.

<sup>16</sup> Szuchta R., Trojański P. Program nauczania o historii i zagładzie Żydów na lekcjach przedmiotów humanistycznych w szkołach ponadpodstawowych. Warszawa, 2000.

<sup>17</sup> Gross J. T. Sąsiedzi. Historia zagłady żydowskiego miasteczka. Sejny, 2001; tenże, Wokół Sąsiadów. Polemiki i wyjaśnienia. Sejny, 2003; Redlich S. Polacy, Żydzi i Ukraińcy w Brzeżanach 1941-1945. Sejny, 2002; Ziemia i chmury. Z Szewachem Weissem rozmawia Joanna Szwedowska. Sejny, 2002.

<sup>18</sup> Працы апошніх гадоў: серыя Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne archiwum miasta Warszawy, red. naukowa F.Tych, t. I: Listy o Zagładzie, oprac. R.Sakowska. Warszawa, 1997; t. II: Dzieci: tajne nauczanie w getcie warszawskim, oprac. R.Sakowska. Warszawa, 2002; t. III: Relacje z Kresów, oprac. A. Źbikowski. Warszawa 2000; успаміны: Diamant I. Moja cząstka życia. Warszawa, 2001; Temkin-Bermanowa B. Dziennik z podziemia. Warszawa, 2000 і інш.

разам з цэнтрам “Карта” серыю “Польскія жыды”<sup>19</sup>. Аднак колькасць публікацыяў не мае значнага ўплыву на веды звычайнага чалавека.

Значна большы рэзананс у грамадстве маюць фільмы, прысвечаныя Галакаўству. Дыскусію ў Польшчы выклікаў спілбергаўскі “Спіс Шындлера”, галоўным чынам з-за сцэнаў, якія сведчылі пра негатыўныя адносіны палікай да жыдоў (напр., калі польскае дзіця, гледзячы на зняволеных жыдоў, праводзіць пальцам па шыі). Гэтай тэмэе прысвечаныя фільмы “Еўропа, Еўропа” Агнешкі Холланд, “Піаніст” Рамана Палянскага, “Божыя шматкі” Юрка Багаевіча (гэтыя польскія рэжысёры працуяць больш за мяжой). Праблема ў тым, што экранізацыям Галакаўству ўласцівы шэраг недагаворак, фармальных абмежаванняў, і яны выклікаюць крытычныя заўвагі. У той жа час многія гледачы з поўным даверам успрымаюць усё, убачанае на экране. Ніводзін фільм не можа вычарпаць тэматыку, толькі прадстаўляе артыстычнае бачанне Галакаўству, і ніколі не будзе кампетэнтнай крыніцай інфармацыі па гэтай тэмэе. Нашмат вышэйшую якасць маюць дакументальныя фільмы, паказаныя па тэлебачанню. У студзені 2005 г. у сувязі з 60-годдзем вызвалення лагеру Аўшвіц, польскае тэлебачанне паказала прынамсі два някепскія дакументальныя фільмы.

Украіне арганізуцца шматлікія канферэнцыі і семінары па праблематыцы Галакаўсту. Інстытут нацыянальнай памяці некалькі гадоў вядзе даследчы праект “Вынішчэнне і ратаванне жыдоў на польскіх землях”, у межах якога адбываюцца навуковыя канферэнцыі (напр., “Aktion Reinhardt”. Вынішчэнне жыдоў у Генеральным губернатарстве. Люблін 2002; “Вынішчэнне жыдоўскага насельніцтва на польскіх землях, уключаныху рэйху час Другой сусветнай вайны”. Катавіцы, 2005). Рыхтуюцца выставы “Хто ратуе адно жыццё, той ратуе цэлы свет... Дапамога жыдам у Беластоцкім ваяводстве ў гады нямецкай акупацыі” (ІНП у Беластоку, 2003), выставка пра Справядлівых (Жэшаўскі аддзел ІНП). ІНП у Жэшаве выдаў альбом “Вынішчэнне жыдоў на Жэшаўшчыне”. Рыхтуецца да друку праца “Вакол Жэготы”, пра польска-жыдоўскія адносіны ў часы нямецкай акупацыі, публікуюцца шматлікія артыкулы ў выданнях ІНП (напр., “Бюлетэнь ІНП”).

Складовай грамадскай памяці пра Галакаўст з’яўляецца адзначэнне юбілеяў, як напр., вызвалення лагеру Аўшвіц ці паўстання ў Варшавскім і Беластоцкім гетах. Урачыстасці ў Асвенціме падчас 60-гадавага юбілею вызвалення лагеру меліміжнародныя харектар і былі арганізаваныя з вялікім размахам. Присутнічалі прадстаўнікі єўрапейскіх краі-

<sup>19</sup> Milch B. Testament. Warszawa, 2001; Perechodnik C. Czy ja jestem mordercą? Warszawa, 1995.

наў, ЗША іацалелыя ад вынішчэння жыды. Урачыстасці паказвала тэлебачанне, шырока апісвала прэса. Поспехам закончыліся намаганні замяняць у заходніх еўрапейскіх сродках масавай інфармацыі тэрмін “польскія лагеры смерці” на “нацысцкія (нямецкія) лагеры смерці”. Кожны год у Беластоку ў гадавіну выбуху паўстання ў гета, 16 верасня пры адпаведным помніку на вуліцы Жабій збіраюцца прадстаўнікі мясцовых уладаў, варшаўскай жыдоўскай гміны, амбасады Ізраіля. Бывае і купка гледачоў-беластаччанаў, галоўным чынам жыхароў навакольных дамоў.

Усё радзей, але яшчэ адбываюцца ўрачыстасці з нагоды прысвяення тытулу “Справядлівы сярод народаў свету” tym асобам, якія ў часы акупацыі дапамагалі жыдам. У Беластоку апошняя такая ўрачыстасць з удзелам презідэнта горада і дэлегацый з амбасады Ізраіля адбылася ў снежні 2002 г. Больш шырока пра ратаванне жыдоў пісалася летам наступнага году, калі ІНП у Беластоку адкрываў адпаведную выставу. Нечаканасцю было тое, што журналісты часамі мелі клопаты з пошукам інфармацыі пра дапамогу, бо некаторыя сем’і асобаў, адзначаных медалям “Справядлівы сярод народаў свету”, не хацелі прызнавацца, што іх сваякі ці бацькі ў часы вайны дапамагалі жыдам выжыць.

Гаворачы пра Галакаўст, трэба з гэтай нагоды ўспомніць пра тое, што веды пра польска-жыдоўскія адносіны ў часы вайны таксама павярхоўныя і абавіраюцца на стэрэатыпы. Моцна ўкаранілася ў масавай свядомасці ўжо ленне, што німецкія акупанты праводзілі экстэрмінацыю жыдоўскага насельніцтва, а польскае грамадства рабіла ўсёмагчымае, каб ратаваць жыдоў. Гэта было, між іншым, прычынай масавага шоку пасля распаўсюджвання інфармацыі пра падзеі ў Едвардзінага летам 1941 г. Быў парушаны стэрэатып паляка – высакароднага ратавальніка, які фармаваўся на працягу некалькіх пасляваенных дзесяцігоддзяў, а да такога стрэсу нікто не быў падрыхтаваны. Пытанне пра ўдзел палякаў ў вынішчэнні жыдоў з’явілася нядаўна і сам факт яго пастаноўкі быў нечаканасцю амаль для ўсіх. А ўтар гэтага тэксту летам 2001 г. перадурачыстасцямі ў Едвардзінага пачула такое выказванне ад знаёмай: “Чаго вы апавядаецце, што палякі забілі жыдоў! Усе ведаюць, што мы ім дапамагалі, рызыкуючы ўласным жыццём, усе пра гэта ведаюць! Нікто ў вашыя трывгненні не паверыць”. Да сённяшняга дня шмат людзей не хочуць ведаць пра Едвардзінага.

У згаданых даследаваннях 1992 г. больш 78% рэспандэнтаў сцвярджалі, што ў часе вайны палякі памагалі жыдам, “як толькі маглі<sup>20</sup>. Гэта сведчыць пра моцнае ўкараненне ў польскім грамадстве пераканання,

<sup>20</sup> Koźmińska-Frejlak E., Krzemiński I. Stosunek społeczeństwa polskiego... S. 98.

што ў час акупацыі адносіны палякаў да жыдоў былі станоўчымі, і палякі не маюць падстаў для пачуцця віны. Моладзь больш крытычная ў гэтай справе. Людзі, якія памяталі вайну, значна часцей сцвярджалі, што дапамога жыдам была дастатковай і большага зрабіць было немагчыма<sup>21</sup>.

Несумненна, што нават няпоўныя, фрагментарныя веды пра Гала-каўстуپлываюць на нашыя цяперашнія адносіны да жыдоў. Усведамленне таго, што вынішчэнне жыдоўскага насельніцтва часткова адбывалася на вачах палякаў, будзіць у часткі грамадства пачуццё віны. На думку некаторых даследчыкаў, на ацэнку палякамі польска-жыдоўскіх адносін у часы акупацыі ўплывае таксама ўспрыманне вынішчэння жыдоў праз прызму сітуацыі паслявенныххадоў, а менавіта, удзелу часткі жыдоўскага насельніцтва ў стварэнні апарату камуністычнай улады<sup>22</sup>. Тут карані стэрэатыпу жыда-камуніста па прынцыпу пра портцы (майляў, можа жыды і цярпелі ў вайну, але што яны выраблялі пасля вайны!).

Самае дзіўнае, што хоць пасля вайны жыдоў у Польшчы засталося вельмі мала, г.зв. жыдоўская проблематыка надалей моцна ўплывае на эмоцыі часткі грамадства. Некаторыя бачаць іх на многіх кіраўнічых пасадах і, магчыма, гэты факт выклікае перабольшванне колькасці жыдоў у краіне. Вынікі даследавання CBOS у 1999 г. паказалі, што анкетаваныя на пытанне пра самыя шматлікія, на іх думку, нацыянальныя меншасці ў Польшчы, найперш называлі немцаў, і адразу пасля іх жыдоў. У тым самым даследаванні 35% анкетаваных даманіравалі сваю непрыязнascь да гэтай нацыянальнасці, а 45% вызначыла свае адносіны да яе якбыякавыя.

Памяць пра Галакаўст сярод польскага грамадства распаўсюджаная, але даволі павярхойная. Часамі гэтая праблема ўзбуджае эмоцыі, асабліва сярод старэйшых пакаленняў, якія былі сведкамі трагедыі Другой сусветнай вайны. З цягам часу яны будуць затухаць, што цалкам натуральна. Трэба, аднак, рабіць усё, каб вынішчэнне жыдоўскага насельніцтва не было забытае, а дзеля гэтага патрэбная вялікая праца.

Пераклад з польскай мовы Аляксандра Краўцэвіча

<sup>21</sup> Тамсама. С. 99.

<sup>22</sup> Тамсама. С. 98.